




4-е В Ы Д А Н Н Е Т В О Р А Ё В. І. Л Е Н І Н А



Прадмова ІМЭЛ да чацвертага выдання

Па рашэнню Цэнтральнага Камітэта ВКП(б) Інстытут Маркса — Энгельса — Леніна пры ЦК ВКП(б) выпускае новае, чацвертае выданне Твораў В. І. Леніна.

Першае выданне Твораў В. І. Леніна было падрыхтаванае па наступным IX з'ездзе партыі большавікоў. Яно вышло ў свет у перыяд 1920—1926 гадоў у складзе 20 тамоў у 26 кнігах (тамы VII, XI, XII, XIV, XVIII і XX складаліся з двух частак).

Гэта выданне было першай спробай сабраць у адно літаратурнае спадчынае Леніна. Не ліўна, што ў ім аказаліся шматлікі пропускі. Так, у яго не былі ўключаны многія лясніцкія артыкулы з большавіцкіх газет: «Іскра», «Вперёд», «Пролетарый», «Соціал-Дэмакрат», «Звезда», «Правда».

Уважлівае выданне Твораў было значна дапоўнена і расшырана ў параўнанні з першым выданнем. Аднак і гэты выданні мелі істотныя недахопы. У лясніцкіх тэкстах запущаны асобныя пропускі, агульныя да перапісання. Разбіццё лясніцкіх твораў па тамах праведзена часта на знешніх і выпадковых прызнаках.

Уважлівае выданне Твораў было значна дапоўнена і расшырана ў параўнанні з першым выданнем. Аднак і гэты выданні мелі істотныя недахопы. У лясніцкіх тэкстах запущаны асобныя пропускі, агульныя да перапісання. Разбіццё лясніцкіх твораў па тамах праведзена часта на знешніх і выпадковых прызнаках.

Уважлівае выданне Твораў было значна дапоўнена і расшырана ў параўнанні з першым выданнем. Аднак і гэты выданні мелі істотныя недахопы. У лясніцкіх тэкстах запущаны асобныя пропускі, агульныя да перапісання. Разбіццё лясніцкіх твораў па тамах праведзена часта на знешніх і выпадковых прызнаках.

Уважлівае выданне Твораў было значна дапоўнена і расшырана ў параўнанні з першым выданнем. Аднак і гэты выданні мелі істотныя недахопы. У лясніцкіх тэкстах запущаны асобныя пропускі, агульныя да перапісання. Разбіццё лясніцкіх твораў па тамах праведзена часта на знешніх і выпадковых прызнаках.

Уважлівае выданне Твораў было значна дапоўнена і расшырана ў параўнанні з першым выданнем. Аднак і гэты выданні мелі істотныя недахопы. У лясніцкіх тэкстах запущаны асобныя пропускі, агульныя да перапісання. Разбіццё лясніцкіх твораў па тамах праведзена часта на знешніх і выпадковых прызнаках.

Уважлівае выданне Твораў было значна дапоўнена і расшырана ў параўнанні з першым выданнем. Аднак і гэты выданні мелі істотныя недахопы. У лясніцкіх тэкстах запущаны асобныя пропускі, агульныя да перапісання. Разбіццё лясніцкіх твораў па тамах праведзена часта на знешніх і выпадковых прызнаках.

Уважлівае выданне Твораў было значна дапоўнена і расшырана ў параўнанні з першым выданнем. Аднак і гэты выданні мелі істотныя недахопы. У лясніцкіх тэкстах запущаны асобныя пропускі, агульныя да перапісання. Разбіццё лясніцкіх твораў па тамах праведзена часта на знешніх і выпадковых прызнаках.

Уважлівае выданне Твораў было значна дапоўнена і расшырана ў параўнанні з першым выданнем. Аднак і гэты выданні мелі істотныя недахопы. У лясніцкіх тэкстах запущаны асобныя пропускі, агульныя да перапісання. Разбіццё лясніцкіх твораў па тамах праведзена часта на знешніх і выпадковых прызнаках.

Уважлівае выданне Твораў было значна дапоўнена і расшырана ў параўнанні з першым выданнем. Аднак і гэты выданні мелі істотныя недахопы. У лясніцкіх тэкстах запущаны асобныя пропускі, агульныя да перапісання. Разбіццё лясніцкіх твораў па тамах праведзена часта на знешніх і выпадковых прызнаках.

20.000.000 лясніцкіх кніг

Першае выданне твораў В. І. Леніна было выдана на працягу 1920—1926 гг. у 20 тамах (змяшчаючых 26 кніг), сярэдні тыраж тама хістаўся ад 85 да 100 тысяч экзэмпляраў.

Другое і трэцяе выданне твораў В. І. Леніна вывадаліся адначасова, пачынаючы з 1925 па 1932 год. Кожнае выданне складалася з 30 тамоў.

Тыраж другога выдання ў сярэднім — 120 тысяч экзэмпляраў, трэцяга (уважлівага) выдання ў сярэднім — 520 тысяч экзэмпляраў.

Тамі чынам, у напіранні трох выданняў твораў В. І. Леніна выйшлі агульным тыражом у 740 тысяч экзэмпляраў.

Патрабнасць у нашых краінах, у партыйных і перапартыйных большавікоў, у творах Леніна настолькі велізарна, што, не гледзячы на велізарны тыраж, да сучаснага моманту ў кніжных магазінах немагчыма знайсці не толькі што поўнаасцю ўсе тама, таго ці іншага выдання, але і асобныя кнігі са збору твораў В. І. Леніна.

Пасля Кастрэчынскай рэвалюцыі 1917 года твораў В. І. Леніна вывадаліся асобнымі кнігамі ў велізарных тыражах. Так, напрыклад, кніга «Што такое «срытанні народ» і як яны ваяуюць супроць сацыял-дэмакратыі?» выдана тыражом у 2.968 тысяч экзэмпляраў; «Што рабіць?» — 1.942 тысяч экзэмпляраў; «Крок уперёд, па крокі назад» — 1.815 тысяч экзэмпляраў; «Матэрыялізм і эмпірыкрытыцызм» — 2 млн. экзэмпляраў; «Імпэрыялізм і вышэйшая стадыя капіталізму» — 2.869 тысяч экзэмпляраў; «Дзяржава і рэвалюцыя» — 2.300 тысяч экзэмпляраў.

Велізарным тыражамі твораў Леніна вывадаліся на ўсім мовах народаў СССР.

Працы Леніна — настолькія кнігі кожнага сваявольнага грамадзяніна СССР, які ўдзельнічае ў сацыялістычным будаўніцтве. Патрабнасць у кнігах Леніна ўзрастае літаральна з кожным днём.

Іна асабліва адчувальна ўзрастае ў сувязі з павелічэннем насельніцтва СССР на 23 мільёны чалавек за лік новых саветскіх рэспублік.

У творах В. І. Леніна грамадзяне нашай краіны — вучоныя, інжынеры, прасяры, прыродазнаўцы, налігнічыя дзеячы, гаспадарчыя кіраўнікі, стаханавцы і ўсе перадавыя рабочыя і калгаснікі — знаходзяць адказы на карэнныя пытанні навукі, налігніцтва і гаспадарства.

Марксізм-ленінізм ёсць адзіна-навуковы святлопаказ. Гэтым святлопаказам нельга ўздзяць, не вывучаючы працы Леніна. Гаварыць Сталін творах развіцця марксізму-ленінізму. Працы таварыша Сталіна з'яўляюцца прамым прадэманстрацыяем вучэння Леніна ў новых гістарычных умовах.

Ленін і Сталін — гэта карыфей навукі, геніяльныя тэарэтыкі камунізму. З кожным новым крокам па шляху камунізму ўсё больш і больш раскрываецца вялікае значэнне іх вучэння, усё больш і больш шырокая маса авалодвае марксізмам-ленінізмам.

Наволае рашэння ЦК ВКП(б) ІМЭЛ падрыхтаваў чацвертае выданне твораў В. І. Леніна.

Чацвертае выданне твораў В. І. Леніна дараўнацца выхад Дзяржаўна-выдавецкага ўпраўлення ІМЭЛ у выданні будзе ў лясніцка-дзяржаўна-выдавецкай друкарні «Печатні Двор».

Наволакі сур'язная работа прадстаіць на друкаванні ІМЭЛ твораў В. І. Леніна, магуч даць некалькіе ўважлівае наступнае звесткі. Усе сорок тамоў пачасу іх напісання або публікацыі. Пэсьмі, не апублікаваныя пры жыцці Леніна, складваюць асобныя тама Твораў. Сюды ўваходзяць многія пэсьмі, змешчаныя ў асноўных тамах другога-трэцяга выданняў, перапіска з XXVIII і XXIX тамаў гэтых выданняў, а таксама дадатковыя ўключаныя ў чацвертае выданне. Усе перапіскі Леніна, уключаныя ў асобныя тама, размяшчаюцца ў строга храналагічным парадку.

Дадатковыя тама выдана да тамаў чацвертага выдання Твораў уважлівае фактычным звесткам, неабходнымі сучаснаму чытачу пры вывучэнні лясніцкіх твораў, і складаюцца з наступных частак: 1) кароткіх прамоваў па тама; 2) нарэдавога перакладу замежных слоў і фраз; 3) звестак з фактычнымі звесткамі аб з'ездах, канферэнцыях і органах друкарства, з уключэннем на штыр-румяны Леніна твораў Маркса і Энгельса; 4) кароткіх дат жыцця і дзейнасці В. І. Леніна.

У чацвертым выданні найбольш поўна рэалізавана ўважэнне таварыша Сталіна, данае ім яшчэ ў 1923 годзе ў спецыяльным звароце ад імені ЦК партыі большавікоў. Таварыш Сталін падкрэсліваў неабходнасць старання сабраць і зрабіць звесткам партыі і народа ўсе лясніцкія твора, усе маючыяся дакументы і матэрыялы, характарызаваючы іх як лясніцкія. Вядзіма і гэта Леніна на стварэнне большавіцкай партыі, па падрыхтоўцы Вядзіма Кастрэчынскай сацыялістычнай рэвалюцыі, па будаўніцтве першай у свеце Саветскай дзяржавы, па кіраўніцтве міжнародным рэвалюцыйным рухам пролетарыята. У гэтым звароце таварышася, што мы сёння павінны забываць таго, што ўсёкі маленькі адрывак палеры, тэ ёсць полліс аб дзяржавы В. І. Леніна, можа склаці велізарны ўклад у вывучэнне асобы і дзейнасці прадвадзя суверэнтнай рэвалюцыі і даламожа ўспіць заацы і цяжкія, якія стаяць на тым шляху, па яго мы іхзем, кіруемыя В. І. Леніным.

Чацвертае выданне Твораў з'яўляецца найбольш поўным выданнем літаратурнай спадчыны В. І. Леніна.

Лясніца спадчына Леніна неапамята. Ім Леніна, яго справы, яго вучэнне перажывуць выкі і тысячыгагодзі. На іхзых Леніна, на яго творах вывадаліся і выхаваліся мільёны барышчэў і выхаваліся мільёны барышчэў за камунізм.

Выпуск у свет новага, чацвертага выдання Твораў В. І. Леніна — будына пазея ў ітэйным жыцці большавіцкай партыі і саветскага народа, новае крок уперёд у прапагандае марксізма-ленінізма, у справе фарбавання нашай партыі і краіны саветскай інтэлігенцыі вялікай ітэйнай зброй барышчэў за камунізм.

Інстытут Маркса — Энгельса — Леніна пры ЦК ВКП(б).

СХОД ПАРТЫЙНАГА АКТЫВА ГОР. БЕЛАСТОКА

БЕЛАСТОК. (Нар. «Звязь»). У гарадскім Думе партыйнай асаветы 11—12 сакавіка адбыўся сход партыйнага актыва Беларускага ўдзелнага сакратароў райкомаў КП(б)Б і старшын вышэйшага райсаветаў абласці. З іхналіж аб вышэйшых XVIII Усеагульнай партыйнай канферэнцыі выступіў сакратар абкома КП(б)Б дэлегат Калферонты тав. Будраёў.

Дакладчык сшынуўся на дасягненніх прамысловасці і транспарта Беларускай абласці за час устанавлення тут саветскай улады.

Тэкстыльная прамысловасць выпусціла ў 1940 годзе каля 13 мільёнаў метраў шавяцкіх тканін, — у 2,5 раза больш, чым выпускала яна за год пры падаванні капіталістаў і памешчыкоў.

Фабрыны горада каронным чынам рэканструаваны Адноўлена і пущаны ў ход законсерваваны капіталістамі беларускай табачнай фабрыка, рэканструаваны і распаруюцца табачная фабрыка ў Гродне, вапная фабрыка ў Лодзь, закончаецца будаванне двух будыных механізаваных хлебавадоў, баваўняна-прадзільнай фабрыкі і іншых прамысловасці. За 1940 год колькасць многастаханавікаў у тэкстыльнай прамысловасці ўзрастае з 110 да 2.300 чалавек.

Аднак у рабоце прамысловасці абласці яшчэ вельмі многа ведахоў, вакол якіх трэба мабілізаваць усеіх партыйных актывістаў. Толькі ў адным Беларускаму 23 прадпрыемствы не выканалі заваго плана, у тым ліку масаканбіват, скурзавой № 1, 16-я тэкстыльная фабрыка і іншыя. Тэкстыльная прамысловасць, выкараўшы галавы план па 102 працэнты, не выканала заданніў па асартыменту і якасці прадукцыі. Некаваліацыя прывяла прадпрыемствы дэсавапуючэй і мяса-малочнай прамысловасці.

Многа займалі партыйныя актывісты пытанні сабекошту прадукцыі. Між тым, іменна сабекошт прадукцыі адлюстроўвае, ад прадпрыемства эканоміць сыравіну, паліва, электраэнергію, скаржытоўвае абсталяванне і т. д. На 2-м камбінаце дэстаіць кілаграмаў шэроі элгютапа ў граз. На 1-м камбінаце па ўсёму двору раскладан вагаль, і не ліўна, што расходу паліва тут перавышаюць норму на 30 проц.

Паранейшма заўважашма адсутнасць належнага ўліку абсталявання і матэрыялаў як у тэкстыльнай грасце, так і на асобных прадпрыемствах. Многія гаспадарчыя работнікі не разумеюць яшчэ, што ўлік — гэта неабходна ўмова для сацыялістычнага планавання і кантрэляна аператыўнага кіраўніцтва.

Далей тав. Будраёў сшынуўся на роі штосучаснага графіка ў рабоце прадпрыемстваў. Там, дзе графік наладжан і захоўваецца, ужо ў кароткі тэрмін дасягнуты вельмі добрыя вынікі. Ка прыкладу можна прывесці работу на графіку 13-га і 5-га камбінаціў, якія паперста працываць раўнамерна, без рывкоў і штэфэўнае перавышаванне свае планы па ўсёх паказавіцках. Але многія прадпрыемствы не прамаўляюць гэтаможа павышэння пераходу на штосучасны графік, і тама дагэтуль не наладжана рытмічная работа ўсёіх пэхаў і аб'ектаў.

Рэзкай крытыцы падверг дакладчык сшыль кіраўніцтва ўпраўлення Беларускай чыгункі і палітдэла. Дынава сувязь з лясніцкім тама часта намяняцца перапыў вядомай. За апошнія чатыры месяцы ўпраўленне чыгункі паслала па лініі звесткі 20 тыс. тэлеграм — у сярэднім па 170 тэлеграм з колькасцю ў 9 тысяч слоў у зьезд. А паколькі на кожную тэлеграму ўпраўленне патрабуе тэлеграфнага адказу, го яно атрымлівае па

1.200 тэлеграфных адказаў у зьезд. Калі перавесці гэта на існуючы тэрэф, то тама гэтай тэлеграфнай перапісцы за чатыры месяцы выражашма ў 2 мільёны рублёў. А і ўпраўленне ларот не адстане і пацітахоў. Пасля гэтага не даўна, што ўпраўленне чыгункі абслугоўвае 36 тэлеграфістаў, 4 машыністы і 7 кур'ераў.

Тав. Будраёў пакарэў выключную важнасць рашэння XVIII канферэнцыі ВКП(б) аб тым, што партыйны актывісты павінны саечасова ставіць пытанні аб замене нягодных работнікаў, бяз'ольных, нявольных кіравіць прадпрыемствамі, чыгункічным транспартам, і павесці парак на вытворчасці. Падрыхтоўка караў, праварка іх на праветлівай рабоце — адна з вядзючых задач партыйна-рэвалюцыйнага актыва.

Выступіўшы ў спрэчках камуністы павергаі рэзкай крытыцы неахопы ў рабоце прамысловасці і транспарта абласці, Асабіна многа папрокаў прышлося выслушаць кіраўнікам і партыйным работнікам Беларускай чыгункі. Боракратызм, бахваляства, грубае адміністраваанне замест сапраўднага кіраўніцтва выхаваннем караў паразілі многа неахопаў у рабоце чыгункічнай магістралі.

Тав. Фрадоў, сакратар партарганізацыі станыі Беларуска, расказаў аб неучаўнае захламенасці станыі. Толькі за 10 дзён сакавіка было вывезена 125 вапнаў сшыня і столькі-ж яшчэ трэба вывезці. Гэта захламенасць выдзіла за аварыі, перапакажэе наркашлай рабоце. Кіраўніцтва станыі жаме тата, каб істэаінаца пацрымаваць чыстату на пуцяі і на вакзале, чакае, пакуль накіпшы шмат сшыня, а потым аб'яўляе аўра.

Ва ўпраўленні чыгункі папуе парочны сшыль выхавання караў. 42 процэнты работнікаў станыі атрымаў адміністрацыйныя спагнані. Часей за ўсё гэтыя спагнані не дасягаюць мэты, работнікі нават не ведае, за што яму вынесена вымова.

Аб гэтых-жа парохх гаварыў сакратар партыйнага камітэта Беларускага чыгункічнага вузла тав. Карпавацка.

Начальнік палітдэла чыгункі тав. Волкаў прызнаў, што сшыль работнікі ўпраўлення, так і палітдэла чыгункі быў парочным, і праістэаіраваў гэтае сшыржэнне многімі прыкладамі. Ён выказаў упэўненасць, што большыя чыгункі, уаўроўнасьшы рашэннямі партыйна-рэвалюцыйнага актыва, здолеюць выправіць свае памылкі.

Сакратар Заблудзскага райкома ВКП(б) тав. Марголін гаварыў аб няправільным пазіцы некаторых сельскіх райкомаў партыі, якія лічаць, што пытанні работні прамысловасці іх не датычаць. Між тым яна і аднаго раёна, у якім-бы не было прамысловых прадпрыемстваў.

У Заблудзскім раёне ёсць раі прадпрыемстваў рэспубліканскага адзначэння-рэспубліканскага правапартуючых, скурных і іш. Райком па апошняа часу кіраваў іш павархоўна, не ведаў іх эканомію, XVIII партыйнай канферэнцыі асузіла такі сшыль кіраўніцтва. Райком партыі павінен зрабіць з гэтага патрабаванья вывады.

Цікамы вышатам работы павяляюць дырэктар Валкаўскага цементнага заводу тав. Пляўнік. Заваі прадуе дакладна па графіку, штэфэна і штосучасна выконвае план па ўсёх паказавіцках.

Усго ў спрэчках выступіў 20 чалавек. Сход актыва з вялікім узымам паказавіць правітальнае пэсьмо таварышу Сталіну Сход аналізава паўнаў прынаў рэвалюцыі ў рабоце прамысловасці і транспарта Беларускай абласці.

Е. УЗДЗЕНСКИ.

НАПЯРЭДАДНІ ДНЯ ПАРЫЖСКАЙ КОМУНЫ

У сувязі з набліжэннем дня 18 сакавіка—70-й гадавіны Парыжскай комуны ў прырочных моўраўчых арганізацыях рэспублікі пачалася зейная падрыхтоўка да гадавіны. Усе парыхтоўка праходзіць пад знакам умацнення інтэрнацыянальна-выхавальнай работы і сапхавога выхавання фінансаванага плана.

Прыгавіце павялічыўся лік членаў МОПР. Толькі за 6 апошніх месяцаў па рэспубліцы, асабіла ў гарадах і раённых цэнтрах заходзі абласці, арганізавана 1.051 новаа прырочная арганізацыя МОПР. ЦК МОПР БССР праводзіць рэд мера-прыемстваў па падрыхтоўцы да дня 18 са-

кавіка. Закладаюцца сацыялістычныя дэ-завора на лепшую паставоўку работы ў прырочных арганізацыях.

У межах шырокага азнамлення пра-поўных з гісторыі Парыжскай комуны ў раззе гарадоў арганізуюцца спецыяльныя фотавыстаўкі.

Абудзешца ўсебеларуская ратыпера-клічка актывістаў і кіраўнікоў моўраўчых арганізацыі прадпрыемстваў, калгаснаў, устаноў і школ.

Лепшыя актывісты МОПР Мінска, Беларуска, Гомеля, Баранавіч і іш будучь узаагадомаць пачотныя праграмамі і значком «Актывісту МОПР СССР».

Беларускі рэспубліканскі арганізацый перадач, прысвечаных 70-годдзю Парыжскай комуны. У праграму перадач уключаны ўрнікі з твора «Дзевяноста тры год» Віктара Гого, алявяданне «Трубка камунара» Ільі Эрэнбурга і іншыя. Перад мікрафонам выступяць таксама актывісты МОПР БССР.

У дзяржаўнай бібліятэцы БССР імені Леніна і ўрававай бібліятэцы імені Горлага ачыраўся выстаўкі мастацкай і налігніцкай літаратуры, прысвечаная ішо Парыжскай комуны. Экспаніруюцца мастацкія твора Віктара Гого, Эміля Зюля, Вядзіма Міхайоўскага і ішых пісьменнікаў, а таксама выразкі з газет і журналаў аб Парыжскай кому-не, артыкулы і твора Маркса, Энгельса, Леніна, (БЕЛТА).

Аблічча новых калгасных сёл

У БССР оселена 191 тысяча хутарскіх двароў, вырапіс новых калгасных сшыры. Іх правезена іш планроўка з пункту глежання санітарны і гігіены.

На гэты патаіне ларох алкас матэрыялаў Беларускага санітарнага інстытута. Інстытутам абслодавана 22 калгасных сшы. Усе ішы будаваны неадалга ад дэлаў, рэк, азёр. Новыя сшы з'яўляюцца больш будыным і ўпарадкаванымі ў параў-нанні са старымі. У сярэднім у кожным

селе 131 двор, насельніцтва дасягае 500 чалавек. Гаспадарчыя пабуовы аддзелены ад жылых камоў. Вуліцы шырокія — ад 15 да 30 метраў.

Толькі ў трох вышэйшых устаноўчых вявочных навуранні пры план р ўтчы санітарна-гігіенічных умоў.

Новыя сшы зусім не садыбы на старыя, якія будаваліся баславава. Інтэрка на пэрых забалочаных месцах, мелі вузкія, крывыя, забруджаныя вуліцы.

3 заводу і фабрык

Калектыву Рэчыцкага экстрактавага заводу імені Варашылава па-большавіцку праводзіць у жыццё рашэнні XVIII парт-канферэнцыі. На завозе уведзены графік плавана-паперадзальнага рамонтна асноўна-нага абсталявання. У выніку планаван-най і зладжана работы пэхаў люту-скае заданне было выканана за 25 дзён.

Калектыву Гаратзішчанскага ітэйна-завода (Шклоўскі раён) 3 сакавіка вы-

канаў вытворчы план на 130 процэнтаў. Брыгада тав. Гузікавай выш атавала за змену 247 кілаграмаў коўтага валгана, грыв заганіў ў 194 кілаграм; брыгада тав. Мігурскай выканала адепную нрму на 133 процэнты.

Кожная змена пасля заканчэння работ робіць уборку ў цехах і чыстку ма-

П. ЮДЗІН. («Правда»).



